

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**Факультет международных отношений**  
**Кафедра международных экономических отношений**

Аннотация к дипломной работе

**«Международный трансферт информационных технологий:  
тенденции развития и особенности участия в нем  
Республики Беларусь»**

Фёдорова Ольга Владимировна

Научный руководитель - старший преподаватель А. А. Нестерова

2017

# **РЕФЕРАТ**

Дипломная работа: 79 с., 18 рис., 3 табл., 69 источников.

**Ключевые слова:** ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ.

**Объект исследования** – международный трансферт информационных технологий.

**Методы исследования:** сравнительного анализа и синтеза, функционального и динамического анализа, научных абстракций, дедукции и индукции, логически-исторический, графический.

**Полученные результаты и их новизна:** возможные пути совершенствования ИТ-индустрии Республики Беларусь в рамках международного трансфера ИТ-технологий на базе анализа мировых тенденций ИТ-технологий, основанный на сопоставлении ряда качественных и количественных факторов.

**Область возможного практического применения:** выявление возможных направлений совершенствования деятельности Беларуси в инновационной и информационной сферах.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

---

(подпись студента)

## РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 79 с., 18 мал., 3 табл., 69 крыніц.

**Ключавыясловы:** ТЭХНАЛОГII, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГII, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЭКАНОМІКА, ТРАНСФЕРТ ТЭХНАЛОГII.

**Аб'ект даследавання** – міжнародны трансферт інфармацыйных тэхналогій.

**Метады даследавання:** параўнальнаага аналізу і сінтэзу, функцыянальнаага і дынамічнага аналізу, навуковых абстракцый, дэдукцыі і індукцыі, лагічна-гістарычны, графічны.

**Атрыманыя вынікі і іх навізна:** магчымыя шляхі ўдасканалення ІТ-індустрый Рэспублікі Беларусь у рамках міжнароднага трансфера ІТ-тэхналогій на базе аналізу сусветных тэндэнций ІТ-тэхналогій, заснаваны на супастаўленні шэрагу якасных і колькасных фактараў.

**Вобласць магчымага практычнага прымянеñня:** выяўленне магчымых напрамкаў удасканалення Беларусі інавацыйнай і інфармацыйнай сфераз.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова – аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншыхкрыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцепцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

---

(подпіс студэнта)

## ANNOTATION

Degree paper: 79 p., 15 ill., 3 tab., 69 sources.

**Key words:** TECHNOLOGIES, INFORMATION TECHNOLOGIES, INFORMATION ECONOMICS, TRANSFER OF TECHNOLOGY.

**Object of research** – international transfer of information technologies.

**Purpose of research:** to analyse the special aspects of the participation of Belarus in the international transfer of information technologies on the basis of a range of quantitative and qualitative indicators.

**Research methods:** comparative analysis and synthesis, functional and dynamic analysis, scientific abstractions, deduction and induction, graphical.

**Obtained results and their novelty:** possible ways to improve IT-industry in Belarus based on the analysis of world IT-trends, based on a comparison of a number of qualitative and quantitative factors.

**Area of possible practical application:** identify possible areas for improving the activities of Belarus in innovation and information branches.

The author of the work confirms that computational and analytical material presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and other sources are given references to their authors.

---

Student's signature